

Нашы планы на суботу

11.04.2020

1. Дзень здароўя “Вясенні крос” (I-IX класы)

Адказныя: Вялічка Ів.І.
Каладзінская І.У.

Носка В.А.
Баркоўская І.В.
Залатар К.У.

Пачатак: 12.00

2. Запрашаем у аб'яднанні на інтарэсах:

“Творчая майстэрня”	9.00 – 10.40	Каб. прац. нав.	Вялічка Ір.І.
“Майстар”	9.00 – 10.40	Каб. прац. нав.	Вялічка Ів.І.
Шашкі, Шахматы”	11.00 – 11.45	Каб. прац. нав.	Вялічка Ів.І.

Прачытаць цікавую кнігу, падрыхтаваць рэферат, паўдзельнічаць у віктарынах, акцыях, конкурсах можна тут БІБЛІЯТЭКА ЗАПРАШАЕ:

дата	час	мерапрыемства
11.04 	9.00 - 11.00	Кніжная паліца “Тата, мама, я – спартыўная сям’я” Агляд літаратуры “Мода на здароўе”
11.04	11.00 - 12.00	Экалагічная віктарына “Чалавек і прырода”
11.04	12.00 - 13.00	Кніжная выстава “Скарбы Радзімы”

Знайсці рашэнне жыццёвых сітуацый можна разам з педагогам-псіхолагам:

10.00 – 10.30 – Вывучэнне занятасці вучняў у шосты школьны дзень

10.30 – 11.00 – Бацькоўскі лекторый “Прававыя аспекты. Што трэба ведаць?”

11.00 – 12.00 – Гульня-мадэліраванне “Маё будучае”

12.00-13.00 – Метадычная работа ў кабінете






комп'ютерний клуб

9.00-14.00

"Інтелект+"



Фізика – 11.00-12.00

Русский язык – 11.00-12.00

Замежная мова – 11.00-12.00

*Індивідуальна кансультацыя
для вучняў і бацькоў 4 класа –11.00-12.00*

Носка В.А. (каб. 3)